

## У ПРЭЗІДЫУМЕ ЦВК САЮЗА ССР

27 верасня, пад старшынствам тав. М. І. Калініна, адбылося пасяджэнне Прэзідыума ЦВК СССР.

У зале пасяджэння сабраліся слаўныя актывісты «АНТ-25», якія праклаў шлях з Масквы праз Паўночны полюс у Заходнюю Штаты Амерыкі, група камандзіраў Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, вядомыя работнікі Дзяржаўнага Акадэмічнага Малого тэатра, узнагароджаныя за выдатныя поспехі ў сфэры развіцця рускага тэатральнага мастацтва.

Баявыя сталінскія саюзны, смелыя заважывальнікі павятраў прастораў першымі атрымліваюць узнагароды, якімі адзначаюць іх подвиг саюзны Урад. Сардэчна віншуючы камандзіра магутнай чырвонакрылай птушкі «АНТ-25» — Героя Савецкага Саюза Валерыя Чкалава, тав. Калінін уручае яму ордэн Чырвонага сцяга і грашовую прэмію ў 30.000 рублёў. Гарачымі воплескамі прысутныя вітаюць камандзіра «АНТ-25» і яго таварышоў.

— Таварышы, члены Урада, — гаворыць тав. Чкалаў, — дазвольце пазыківаць ад імя экипажа «АНТ-25» за такую высокую ацэнку нашай работы. Дазвольце вао запэўніць, што экипаж на дасягнутых поспехах не спыняцца і пастараецца ў недалёкім будучым яшчэ раз праславіць сваю радзіму.

Следам за тав. Чкалавым ордэны Чырвонага сцяга і грашовыя прэміі на 30.000 рублёў атрымліваюць яго прыяцель і саратнікі Герой Савецкага Саюза Георгій Байдукоў і Аляксандр Белякоў.

Затым тав. Калінін уручае ордэн Леніна калектыву Дзяржаўнага Акадэмічнага Малого тэатра.

У зале ўспыхваюць шумныя апладысменты ў гонар узнагароджаных.

Ад імя калектыва тэатра выступае з грамавой народнай артыстка ССР А. А. Яблочніна.

Насяі ўручэння ордэнаў раду артыстаў Малого тэатра і камандзірам Чырвонай Арміі з прамавой выступаюць тав. М. І. Калінін.

## АКРУЖАНАЯ ЛЮБОЮ НАРОДА

Многія пачуці, усведамленне апраўданай гордасці пераможы працоўныя БССР сёння, учора і ўсе гэтыя дні. Уважліва сачылі яны за ходам манёўраў часцей Беларускай ваеннай акругі. Кожнага з нас разавалі хітрасць, лоўкасць, смелы тактычны крок старор. У гэтай увазе — не дэспітывасць прасіла, а — гаспадарчын ачыд поспехаў сваёй роднай, гарача любімай і перона звязанай з народам Чырвонай Арміі. А ў абабрэнне за поспех — гордасць за радзіму, гарачы патрыятызм. Ен распе ў масах з кожным яе ўсё мапней, «ль усведамленне вялікай рэвалюцыйнай сілы рабочых і сялян усіх нацый СССР, аб'яднаных Савецкімі, як усведамленне вялікага інтэрнацыянальнага значэння поспехаў будаўніцтва сацыялізма для працоўных усіх краін» (В. Малаўяў).

Армія і народ у капіталістычных краінах — ізаляваныя адна ад другой сілы. У СССР гэта — адзіная сіла, і ў адзіноцтве сваім — магутная і прозная да ворага. Аспова гэтага адзіноцтва ў савецкім ладзе, у дыктатуры пролетарыята, у адсутнасці эксплуатацыйных класаў. Савецкая дзяржава будзе сваю армію, як армію абароны СССР, як армію абароны мірнай працы рабочых і сялян. Чырвоная Армія выхавана і вышлявана Комуністычнай партыяй, вядлікімі Леніным і Сталіным. Яна разам з усім савецкім народам аб'яднана вакол партыі Леніна—Сталіна, вакол праўдывага народаў вядлікага Сталіна. Вось чаму Чырвоную Армію і яе слаўнага кіраўніка таварыша Кіліментія Ефрэмавіча Варашылава так гарача любіць савецкі народ.

Радасна сустракаюць працоўныя Беларускай ССР часці Чырвонай Арміі, якія вяртаюцца з манёўраў. Кожны сёння, глядзячы на сямю краіны сваёй — чырвонаармейцаў, выдатную тэхніку, якую асваілі са слаўна армія сацыялізма, — хоць былі чырвонаармейцамі. Гэта жадаць авалодаць ваенным майстарствам мапней Усё больш. Рабочыя і сяляне працягваюць пэтрававанні да прафсаюзнага арганізацыі і Асаваіхіма даць ім магчымаць добра авалодаць вятуючай і іншай зброй абароны. Гэтыя пачуці любіць да Чырвонай Арміі і жаданне самім авалодаць ваенным майстарствам сёння спыніліся і выдлісілі ў магутную, радасную дэманстрацыю сустрачы.

Малаўніца ўпрыгожваюцца вуліцы тэатраў, мастацаў і калгасных вёсак. Тысячы чырвоных сцягаў, плакатаў, лозунгаў, партрэтаў праўдываго, мора кветак, вяселля і радасныя тавары сустракаюць — усё, уся ўвага, усё, што ёсць самага дарагога, выносіцца сёння на вуліцу.

Усхваляваныя дзяўчаты і хлопцы вітаюць сваіх братоў, мужных і дэспітываваных. Усёе народ лікуе. Усёе залісіся ў адзіным, непалаўтарымым парыве радасі.

Кожны год працоўныя БССР сустракаюць Чырвоную Армію, якая ідзе на манёўры і вяртаецца з іх. Кожны год — дэманстрацыя гарачых клопатаў, выдатных сустрачы. Гэта стала традыцыяй, бы-

там. Але сёння сустрача асоба. Гэта адчувае і армія і народ.

Манёўры часцей Беларускай ваеннай акругі кончыліся пераўзыхіленым у гісторыі парадом войск, парадом, які з'явіўся дэманстрацыяй магутнасці нашай сацыялістычнай радзімы. Парад прадаманстраваў грозную і несакрышчымую сілу Чырвонай Арміі. І гэта быў варты адказ на спробы ворагаў парода тухачэўскіх і убарэвічаў штодзіць у Чырвонай Арміі. Урок не прайшоў дарма. Слаўныя сыны народа — чырвонаармейцы высока пацымлі рэвалюцыйную пільнасць, ахоўваючы свае рады ад пранікнення ворагаў. Парад быў пераўзыхіленай дэманстрацыяй сілы Чырвонай Арміі, пільнай і таму яшчэ больш магутнай, зольнай даць сакрушаючы адпор бразгаючаму зброй ворагу.

У капіталістычных краінах усё больш крута завячывацца прас, ідзе шалёная падрыхтоўка да вайны. Фашысцкая дыктатура, якая пакойна на нявабачым прыгнетанні працоўных мас, можа разлічваць на вайну кароткую. Прадлігая вайна для яе багата буйнымі вынікамі. Ваенныя тэарэтыкі, выконваючы заказ сваіх гаспадароў, распрацоўваюць план такой вайны. Фашысцкія захватчыкі, рыхтуючыся да кароткага ўвару, хочуць абрушыць на праціўніка масу тэхнікі. Някая ворагі запаміняць і на гэты выпалак у нас ёсць што праціпаваціць ворагу. Наша Чырвоная Армія зольна сакрушаюча адбіць любы ўдар захватчыкаў.

Чырвоная Армія — магутная і грозная сіла. Але грозная яна з'яўляецца для тых, хто прабуе напаці на нас. Для ўсіх астатніх краін яна з'яўляецца магутнай сілай міру, якая напаўнае аргументы дыпламатаў — прыхільнікаў міру сансам і саліднай вагой. І таму ва ўрадаў усіх малых краін, не жадаючых вайны, і ў буйных краін — прыхільнікаў міру наша Чырвоная Армія карыстаецца вялікай і засуджанай павалі.

Ахоўваючы нашу мірную працу, Чырвоная Армія выконвае роль магутнага фактара перамогі камунізма ў СССР, а значыць, і ва ўсім свеце. У гэтым яе вялікая сувесна-гістарычная роль. Усмярненна ўмацоўваючы магутнасць Чырвонай Арміі, працоўныя Краіны Савецкаў стварылі гарантыю канчатковай перамогі сацыялізма над капіталізмам ва ўсім свеце. Умацаванне Чырвонай Арміі — народная справа. Умацоўваючы сваю армію, мы выконваем свой абавязак перад міжнародным пролетарыятам, які не хоца вайны. Вось чаму наша партыя, наш народ так любіць клопатацца аб павярхоў Чырвонай Арміі, усмярненна даламагаючы ёй мацаванне сваю безольнасць.

Часці Беларускай ваеннай акругі прадаманстравалі на сваіх манёўрах не толькі магутнасць Чырвонай Арміі, але і яе арганізаванасць вакол арганізатара і кіраўніка — Комуністычнай партыі, вакол любімага праўдывага народаў, вядлікага генья чалавечыя таварыша Сталіна.

Чырвоная Армія пвбела і непакісна стаіць на ленінска-сталінскіх пазіцыях і гатовая ў пэтрабую тэхніку выступаць на абарону сваёй сацыялістычнай радзімы.

## „ТАН“ АБ МАНЕЎРАХ БВА

ПАРЫЖ, 27 верасня. (БЕЛТА). Упывавая права газета «Тан» піша, што манёўры Беларускай ваеннай акругі былі праведзены з сапраўдным майстарствам.

## ВУЧЛЕТЫ РЫХТУЮЦА ДА СВЯТА

У Менскім аэраклубе імя Малакава рыхтуюцца да святкавання 20-годдзя Кастрэвіцкай рэвалюцыі. Умоцнена ідзе падрыхтоўка да чарговага выпуску вучлётцаў і пераводу планерыстаў у групу матарыяга лятання. Заклучан сацыялістычны дагавор паміж планернымі групамі Менскага і Магілёўскага аэраклубаў на

святкаванні да свята тэарэтычнай і лётнай падрыхтоўкі не ніжэй чым на вылетна і добра. З вучлётцамі правозыцца гутаркі аб 20-годдзі Кастрэвічкіна, аб новым выбарчым законе і Сталінскай Капстэтыцыі. Кожны свята ў аэраклубе абстаўляецца лётным кутком, які бузье абформен на тэму «Дзяціненні СССР за 20 год».

## ПЕРАВЫКОНВАЮЦЬ НОРМЫ ВЫПРАЦОЎКІ

Стаханавы Рэчыцкага механізаваага лесавуцка, уключыўшыся ў прадкастрычкінае сацыялістычнае спабарніцтва дабіліся новых вытворчых перамог. Упераводзе ідуць сляўшчыкі тт. Рыбчанка, Казецікаў, якія выконваюць свае нормы

на 300 проц. і т. Кастрэма — на 260 проц. Работнікі аўтарэжа тт. Дрозд, Ісачанка і Салонен выконваюць свае нормы на 150—160 проц., а вочныкі тт. Янковіч, Лапата і Бузыянок на 213—217 проц.



ПАРAD ЧАСЦЕЙ БЕЛАРУСКАЙ ВАЕННАЙ АКРУГІ ПА СКАНЧЭННІ МАНЕЎРАЎ. НА ЗДЫМКУ: На трыбуне (злева направа): камандарм 1-га ранга тав. Белпоў, выконваючы абавязкі першага сакратара ЦК КП(б)Б тав. Волкаў, Народны Камісар Абароны маршал Савецкага Саюза тав. К. Е. Варашылаў і сакратар абкома ВКП(б) Заходняй вобласці тав. Каротчанка. Фото спецыяльнага фотакарэспандэнта «Звязды» С. Грына.

## РАДАСНАЯ СУСТРЭЧА

Учора сталіца БССР сустракала байцоў і камандзіраў Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі Менскага гарнізона, якія вяртаюцца з манёўраў Беларускай ваеннай акругі. Яшчэ ў поўдзень горад ўпрыгожыўся партрэтамі таварыша Сталіна, першага маршала Савецкага Саюза тав. Варашылава, тт. Малакава, Ежова і іншых кіраўнікоў партыі і Урада. Звычайны жень стаў святковым. Вечарам, калі зазвалі электраані, чырвоныя сьветлі кастрамі запалілі над будынкамі.

Да месца сустрачы доблесных сямю нашай сацыялістычнай радзімы прышлі рабочыя, работнікі службаў, інжынерна-тэхнічныя работнікі Менска. Ярка дэспечаныя калонамі: сьветлі, букеты кветак, транспаранты. Над галавамі высяліся партреты Леніна, Сталіна, Варашылава. Гучным салютам «ура» яны сустракаюць байцоў і камандзіраў. Воклічы поўных захвалення прытанілі тонуць у гучках «Інтэрнацыянала». Радасныя, незбыўныя хваліны дэспітываваных працоўных і байцоў роднай Чырвонай Арміі.

Гаворыць камандзір часці, маёр тав. Юшчук.

— Я перш за ўсё, — гаворыць тав. Юшчук, — павінен паведаміць, што павольне зьніжэ нашата дарагога наркомна тав. Варашылава, мы сваю работу на манёўрах выканалі з гонарам. Манёўры яшчэ раз паказалі, што ніякім фашысцкім спаводам не ўдалося і не ўласна падарваць магутнасць нашай доблеснай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі. У гэтым пераказаліся і прадстаўнікі замежных дзяржаў, прысутнічаўшы на манёўрах. Тав. Юшчук заканчвае сваю прамаву вочлічам:

— За Рабоча-Сялянскую Чырвоную Армію — «ура»!

Доўга грывіць «ура» ў гонар вялікай пераможнай Чырвонай Арміі. З усіх бакоў разанюцца воклічы:

— Няхай жыве Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія!

— Няхай жыве наш вялікі праўдывы таварыш Сталін!

— Няхай жыве сталінскі палкаводзец таварыш Варашылаў!

Камісар часці тав. Кавалавалў расказвае, як пвбела і гасціна насельніцтва калгасаў, тэатраў і раённых партроў сустракала часці Чырвонай Арміі. Ён расказвае пра чудзныя моманты, калі калгаснікі каштолкамі палюсілі байцам жолымі, запрашалі да сабе ў хату на абед, на сьнеданне, на вачэру.

... 9 гадзінь 30 мінут вачэра. Плотча імя Леніна асветлена праэктарамі. Над цэнтральным уваходам у Дом урада ведзіны азароны партрэт вялікага праўдывага народаў таварыша Сталіна.

На абодвух баках Савецкай вуліцы, нібы стварочы жывы карыдор, размясціліся калоны працоўных, якія прышлі сустракаць байцоў і камандзіраў. Тут рабочыя, работнікі, службаў, інжынерна-тэхнічныя работнікі заводаў «Большавік», імя Кірава, імя Варашылава, фабрыкі «Комунарка», «ГЭЦ», асаваіхімаўны і інш. арганізацыі.

Кожная калона маляўніча абформлена. Над галавамі — дэспітывавані чырвоныя палатнічкі. Бездліч партрэтаў любімых кіраўнікоў партыі і Урада. Кветкі, кветкі і кветкі... Не змаўкаюць аркестры.

Але вось раздаліся гучкі фанфар. Наступіла ўрачыстая цішыня.

Незалежа пачуўся рокат матараў, грозная і магутная ішлі механізавааныя часці, напамінаючы аб несакрышчымой сіле нашай сацыялістычнай радзімы. Настустрач байцам вяселі прытанілі, спаліліся кветкі. Зноў адусоль несліся прытаніты роднай Чырвонай Арміі, вялікаму Сталіну, маршалу Савецкага Саюза тав. Варашылаву.

Часці рухаліся на Савецкай вуліцы. З тратуараў, з балконаў, з вокнаў доблесных воінаў віталі працоўныя сталіцы БССР.

Савецкі народ радасна сустракаў сваіх дарагіх сямю.

Сення таксама ў Менск прыбываюць часці Менскага гарнізона, якія вяртаюцца з манёўраў БВА.

Н. ГАРНЫ.

## ГУТАРКІ З КІРАЎНІКАМІ ЗАМЕЖНЫХ ВАЕННЫХ ДЭЛЕГАЦЫЙ

РАЙН МАНЕЎРАЎ, 26 верасня. (БЕЛТА). Генералы Роенштэйн, Пуцзьявічус і Бруус, якія ўзначальваюць замежныя ваенныя дэлегацыі, 25 верасня прынялі спецыяльнага карэспандэнта ТАСС, з якім пазнакліся сваімі ўражанямі аб манёўрах войск Беларускай ваеннай акругі.

— У нас асталося найлепшае ўражанне ад манёўраў войск Беларускай ваеннай акругі, — заявіў галава дэлегацыі латвійскай арміі генерал Роенштэйн.

— Здаўляе іх называюць шырокі размах, асаваіхінасць усімі відамі сучаснай тэхнікі. Такія цікавыя на сваіму тактычнаму замыслу манёўры я бачу ўпершыню.

Асаваіхіна мае ханеласа-б спыніцца на дэспітываваных часцей і авіяцыі. Іх прымяненне было называючы эфектыўным. Запамінаецца бой танкаў. Гэта было ўдупальнае відзівіча, калі вялікая колькасць баявых машын, якія маюць магутныя агнявыя сілы, рыхнуліся ў атаку.

Затым твора адзначыць выдатную работу інжынерных войск, зольдэспітываваных у кароткія тэрмы на многіх участках шырокай ракі наведзі павітоныя масты, штурмавалі москі, арганізавалі хуткую пераправу вялікіх мас войск, танкаў, артылерыі.

Добрае ўражанне астаўляюць байцы. Не гледаючы на тое, што рашэнне асаваіхіных аператыўных задач даных манёўраў пэтрававала вялікіх, часта начных маршаў, чырвонаармейцы заўсёды базэры, гатовы да бою. Агульная падрыхтоўка Чырвонай Арміі стаіць высокая і вы ўправа ганарыцца ёю.

У заключэнне гутаркі генерал Роенштэйн выказаў пажаданне за пвбелую гаспаінасць. Ён заявіў, што дэлегацыям былі прадстаўлены шырокія магчымасці для азнамаінення з холам манёўраў.

— Нічога, апрача добрага, я не магу сказаць аб усім, што я бачыў на манёўрах, — заявіў галава літвійскай ваеннай дэлегацыі генерал Пуцзьявічус. — За кароткі час нашата прабывання тут, мы змаглі пераканана ў высокай якасці

каманднага састава і чырвонаармейцаў, якія ў складаных манёўраных умовах, будучы, часам, у трудным становішчы, анаховаі з яго бліскучы выхад. Рашэнні прымавалі хутка. Мада часу ўховацца на разгортванне войск. Байцы Чырвонай Арміі маюць базэры, атаровы выхад, ачуваюць усведамленне доўгу. Яны добра абучаны і экіпіраваны.

На манёўрах у вялікіх аб'ёме былі паказаны механізавааныя часці, павяччай рухлівыя, перамагаючы розныя перашкоды, у тым ліку і водныя, хутка выконваючы пастаўлены перад імі заданы. Яны ствараюць уражанне магутнай сілы.


Адказваючы на пытанне аб тым, якія відзіві асаваіхіна звярнулі яго ўвагу, генерал Пуцзьявічус заявіў, што вялікае ўражанне эрабілі бой танкаў, грандыёсныя авіяэсант, пераправа праз раку, дэспітываваных кавалерыі, упартая абарона і наступальныя парывы пяхоты.

— Замежныя ваенныя дэлегацыі, у тым ліку і наша, — адзначыў генерал Пуцзьявічус, — былі акружаны атмасферай увагі і дружнасці. Як з боку камандавання манёўраў, так і суправалваючых нас камандзіраў, мы карысталіся вялікай гаспаінасцю. Усё было зроблена для таго, каб халь нам магчымасць бачыць дэспітываваных росных разоў войск.

— Манёўры былі пэтрававаны старанна і праведзены з вялікім поспехам, — заявіў галава эстонскай ваеннай дэлегацыі генерал Бруус. — Мясновасць, дэспітываваных салвейшчыла разгортвання і ўзаемадзеянне вайсковых злучэнняў. Складаная агульная абстаўка і хуткасць баявых дэспітываваных працяглі каманднаму саставу раі надзельных задач, пэтрававаўных вялікай ініцыятывы і настойлівасці ў іх выпрашэнні.

Асаваіхіна пказасць выдлікалі ў нас дэспітываваных мехчасцей, сутычкі кавалерыі і паратунны дэсант у тылу спратыўніка.

Дзіным сваім абавязкам выправіць падаўку за ўважлівым да нас адносіны.



Парад часцей Беларускай ваеннай акругі пасля сканчэння манёўраў. Фото спецыяльнага фотакарэспандэнта «Звязды» С. Грына.



# СПРАВЫ ЛЕПЕЛЬСКАГА РАЁНА

Кіраўнікі Лепельскага раёна больш месца ўпарта пярэцяць аб поўным выкарыстанні ў іх раёне пастановы СНК СССР і ЦК ВКП(б) ад 2 жніўня. На спрэчку за гэтымі размовамі хаваецца асцярожнасць, яшчэ і цяпер можна знайсці намалатаваныя факты ў раёне, калі калгаснікам не звернуцца прасідаючы зямля, раней адраэная ў іх шквеніцкім.

Вось, напрыклад, у калгасе «Чырвоная армія». Дзюжэўскае сельсавета, у калгасі Дзюжэўскага Фёдора, Пятліца Івана, Шквеніца А. Пятліца Д. у 1935 годзе была незаконна прасідаючы зямля. Зараз ім прызвалі толькі частку агульнага агарода. Так, калгаснікам Дзюжэўскага і Пятліца замест 0,20 гектара здарулі толькі 0,10 гектара. Калгаснікам Шквеніца і Пятліца не звернуцца незаконна адраэная ад агарода зямля, першаму — 0,15, а другому — 0,05 гектара.

У калгасе імя наёмкага пролетарыята створана для вырашэння пытання аб прасідаючы зямлі «камісія» на чале са старэйшай калгасе Кашторным рашыла павялічыць некаторыя калгаснікам прасідаючы ўчасткі за лік зямель, адраэных ад прасідаючы ўчасткі прасідаючы калгаснікам. Так, павялічыў частку калгаснікам Шаля Халосі быў павялічан за лік атрымаў 0,06 гектара ад прасідаючы ўчастка калгаснікам Шунта Аляксеева, хопь яго частку складалася ўсяго з 0,36 гектара.

Замест звароту незаконна адраэнай прасідаючы зямлі, у калгасе «Чырвоная зорка», Вораньскага сельсавета, зямліся абрэзкай прасідаючы ўчасткаў, хопь яны і не перапытаюць максімальнай норм, устаноўленай паводле паставы Наркамзеа СССР і Сельгасзаказе ЦК ВКП(б) аб парадку правядзення статута сельгасарэнды на Беларускай ССР.

Прыблізна 10 гаў таму назад у гэтым калгасе пачала «работу» «камісія» ў складзе старэйшых калгасе Грыцэўска Ігната, члена сельсавета Лопіска Максіма і калгаснікам Рэўта Франца, якая адразае прасідаючы ўчасткі. Напрыклад, калгаснікам Аўсёвіч Ігнат меў гароху 0,60 гектара, адраза адраэнай ад яго 0,10 гектара і гэту зямлю перадаў другому калгаснікам. Калгаснікам Рэўта карыстаўся прасідаючы ўчасткам у 0,60 гектара. З гэтай зямлі адраэнай ў яго 0,14 га. У калгаснікам Казловай Волгі прасідаючы ўчастак складалася ў 0,46 гектара, «камісія» адраэла 0,16 га. Калгаснікам Баркоўскі Іўнэн да гэтага часу жыў на хутары і меў пры-

сядзібны ўчастак у 0,60 гектара. Ён рахуе перасяліцца з хутара ў цэнтр калгаса. Два тыдні таму назад Баркоўскі перасяліўся. Указаная «камісія» адраэла яму прасідаючы ўчастак у 0,30 гектара.

Вось факты, калі прасідаючы ўчасткі ў некаторых калгаснікам ў некалькіх кавалках. Гэта можна бачыць у калгасе «Чырвоная зорка». Пышнянскага сельсавета. Тут у члена сельсавета Валонікава Я. і Валонікава І. прасідаючы зямля ў дзве кавалках. Кожны кавалачок, які склаўся 2—3 сотыя га, яшчэ дзеліцца на дзве часткі паміж гэтымі калгаснікам. Гэтыя кавалачкі агародаў знаходзяцца каля хат іншых калгаснікам. У той жа час прасідаючы ўчасткі чатырох калгаснікам утвараюць ў дом Валонікава І. Ніякага парадку з прасідаючы зямлі ў гэтым калгасе няма. Прасідаючы ўчасткі тут атрыліся ў некалькіх месцах і не даблянаны да сябе.

Аб фактах невыканання і грубых скажэнняў паставы СНК СССР і ЦК ВКП(б) ад 2 жніўня ў раённым арганізацыйным Лебелі паступала намалатаваныя сігналы. Сігналізавалі аб гэтым калгаснікам, сігналізавалі і камуністы. Але ж сігналы гэтыя пакіналіся без уважы ўвагі. Так быў паказаны сігнал камуніста Рашчынскага аб калгасе «Чырвоная зорка», Вораньскага сельсавета.


Загальны лепельскага раймадэляце Кавалеўскі на сігналы звычайна адказваў: «Што? Хутар вам даць?»

Сакратар райкома КП(б)Б Кавалеўска ўпарта супраціўляўся і затым пачаў ліквідаваць паставы СНК СССР і ЦК ВКП(б) ад 2 жніўня і дагэтуль існуюць скажэнні гэтай паставы, імякушы «прытуліць вугал» і паказваць, што справа абстаіць зусім не так.

Другі сакратар РК КП(б)Б т. Хінін замест таго, каб па-большому прызнаць, што райком КП(б)Б і яго сакратары не забяспечылі выканання ў вызначаным тэрмін паставы СНК СССР і ЦК ВКП(б) ад 2 жніўня і дагэтуль існуюць скажэнні гэтай паставы, імякушы «прытуліць вугал» і паказваць, што справа абстаіць зусім не так.

Трэба неадкладна прыняць меры для хутэйшага выпраўлення ў Лепельскім раёне ўсіх дагучытых скажэнняў паставы СНК СССР і ЦК ВКП(б) і забяспечыць поўнае выкананне гэтага гістарычнага дакумента.

Е. ПРАХОРЭНКА.



Да XX гадавіны Вялікай Кастрычніцкай Сацыялістычнай рэвалюцыі театр імя Вахтангава рыхтуе п'есу Н. Погодіна «Чалавек з ружом». У студыі Маскоўскага ідуць з'ёмкі юбілейнага фільма «Паўстанне» па сцэнарыю А. Каплера. І ў «Чалавек з ружом» і ў «Паўстанні» ролі В. І. Леніна выконвае народны артыст СССР Б. В. Шчукін. НА ЗДЫМКУ: Б. В. Шчукін у ролі Леніна.

## ЯКУБ КОЛАС

### РАДАСЦЬ

Ходзіць вепер па даляе,  
Ходзіць, павявае  
Ды пра радасць мне, даўчэне,  
Песні варывае.  
Разаскаліся шырока  
Ветлыя дарогі.  
Я ступаю смелым крокам  
Без тугі, трывогі.  
Выйду, галаву я на поле,  
Гляну — усміхнуся:  
Дзе-ж такое ёсць радзілае  
Для цябе, Гаўска?

Зляткі межы — знах варожы,  
Імакі — дазвінкі!  
Ой, ты поле! Як прыгожа  
Ты ў каласвай світлі!

Дзе ліхце беззямельце —  
Гора ліхце, дзега?  
Разам з павесік пустаежам  
Знішчаць без следу.  
Скасаваў ваму ролю,  
Вузкія агары:  
Не прытуліце вы болей  
Сіва, нум, праблему.  
Ноець поле гоман новай —  
Жыта жывы жаяры!  
Гэжа сямі воў стабелы  
Вольшавіцкай маркі,  
І гомоняць нашы нывы  
Вуйным ураджам.

Ходзіць ён, дружок жывічы,  
На Совецкім краі!  
Нахай ворагі, злазгі!  
Чыпчы ліха, зграду —  
Не: не вернуць іх патугі  
Проклятага даду.

Ходзіць вепер даляе,  
Ходзіць, калі гаю,  
І я вольна пушпаю  
Ігу, дзе жапаю.  
Расчлілі мне гаспаіна  
Імныя дарогі!  
Іхні ўперат неспына:  
Зляткі ўсе парогі.  
Я — кабайнер, трактарыста,  
Кіраўнік брыгады,  
Я — пілот, прапаруштыста,  
І мне ўсюды рады.  
Я — дырэктар на заводзе,  
Аграном вучоны...  
Ці было калі ў народзе  
Столькі мне разгону?  
І ў сямі мне воля вее:  
Без бальшэў, без бога  
Сама выбору сабе я  
Друга карагога,  
Дзе-ж тае вольна ў свеце жыць?  
Ш-ж не радасць гэга?  
Як-жа край свой не любіць,  
Родны край Советаў!

### НОВЫ СЕЗОН КРУХМАЛЬНЫХ ЗАВОДАЎ

Пачалі новы сезон 11 крухмальных заводаў Беларускага канцэнтрас-мукамольнага трэста. Выпушчана першая тысяча тон крухмалу з бульбы новага ўраджаю. За асенні перыяд заводы дадуць каля 14 тысяч тон сухага крухмалу.

У сувязі з добрым ураджам бульбы паступленне на заводны апарат пераважна заготовкі мінулых год. На 20 верасня заводы атрымалі ўжо 9 з паловай тысяч тон бульбы, замест 3 тысяч тон у мінулы годзе. Значна павялічылася крухмальнасць бульбы, дасягаючы 22 проц. замест 17—18 проц. у мінулы годзе.

У гэтым годзе на крухмальных заводах пабудаваны і пущаны 7 станій для перапрацоўкі ахладжанага крухмалу і дучых на корм калгаснай жывёлы.

### ЯБЛЫЧНЫ СОК, ВАРЭННЕ, СУХАФРУКТЫ

З кожным днём умацаюцца падвоў пладоў з калгаснай сады на загатоўчых пунктах і рынкі БССР. У сувязі з багатым ураджам калгасны прапарушчы для рэалізацыі спажывецкай кааперацыі і іншым гандлёвым арганізмам вельмі зручна выкарыстаць аб'ёмны, ігруш.

Шырока разгаворваецца перапрацоўка пладоў новага ўраджаю. Пляны перапрацоўкі ў параўнанні з мінулымі гадамі павялічаны ў некалькі разоў. Харчова прамысловасць і загатоўчы арганізмы БССР выпрацоўваюць з фруктаў і агад новага ўраджаю каля 8.000 тон розных гатунаў варэня — яблычнага, клявовага, агрынскага «Дзім», павіла, сухага кісла, фруктовага цеста і г. д.

Белладароўніна вуснула ўжо 100 тон аб'ёмаў і ігруш для кампотаў і прыгатавала 250 тон яблычнага соку. Дзе моча яблыкаў.

## ЗЯБЛЕВАЕ ВОРЫВА

Выключнае значэнне зяблевага ворыва для ўраджаю агульнааграма. Высокакачэснае зяблевае ворыва, правядзенае ў устаноўленай ўрады і адпаведнасці з агра-тэхнічнай тэрміны, з'яўляецца агульнааграма высокага ўраджаю будучага года, стварае найлепшыя ўмовы для развіцця і расліннага жыцця і захавання ў глебе вільгаці і пажыўных матэрыялаў знішчае пустаежам. Апрача гэтага, наляглым зямлі ўвосьць мы пазбаўляемся прамернай напружанасці сельгаспадарчых работ вясной і ствараем спрыяльныя ўмовы для правядзення ўсіх сельгаспадарчых работ.

На-жал, хопь выканання плана зяблевага ворыва ў калгасе рэспублікі паказвае, што кіраўнікі многіх раёнаў не зважаючы на ўрады рэспублікі выкананы толькі на 16 проц. Гэта ў той час калі, згодна ўрады рэспублікі, члэн зяблевага ворыва павінен быць поўнашю выкананым не пазней 1 кастрычніка.

На некаторых раёнах становіцца яшчэ горшэ. Так, напрыклад, у Лоеўскім раёне на 20 верасня план выкананы ўсяго толькі на 10 процантаў, на Асвейскаму раёну — на 5 проц., на Сіроцкіскаму раёну — на 2 проц.

## ЗЯБЛЕВАЕ ВОРЫВА

Опіс раёнаў, якія габяцца зрываюць выкананне плана зяблення, можна было б прадоўжыць. Але і прывядзення факты дастаткова паказваюць, што становіцца з зяблевым ворывам яшчэ непапраўды.

Побач з палняпем зямлі ў раннія тэрміны выключнае значэнне для павышэння уражайнасці мае ўважэнне пад зяблевае ўзроўненне мінеральных угнаенняў. Між тым, у многіх раёнах мінеральных угнаенняў пад зямлю не ўносіцца, а ляжаць на чыгуначных станцыях і пушпаю. Для калгасу Гаўскага і Парыцкага раёнаў на станцыях ляжаць сотні тон мінеральных угнаенняў. Раённым арганізмам літаральна нічога не зробілі, каб арганізаваць іх вывазку і скарыстанне пад зяблевае ворыва.

Трэба сур'ёзна мабілізаваць усе сілы на выкананне плана зяблевага ворыва. Ёсць у нас для гэтага ўсе ўмовы. На калгасных палях Совецкай Беларусі працуюць тысячы тысяч трактароў. Трэба правядзена спалучыць работу конат і трактарнага парку, забяспечыць высокую якасць зяблевага ворыва. Стварыць ўмовы для высокага ўраджаю ў будучым годзе.

Н. КРАСІКАЎ.

# ПЕРШАЯ ПАЎНОЧНА-ЗАХОДНЯЯ АБЛАСНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ РСДРП(б)

28 верасня—1 кастрычніка (15—18 верасня 1917 г.)

Пасля ліпенскага дэна краіна ўступіла ў паласу парыхтоўкі Вялікай пролетарскай рэвалюцыі. На VI з'ездзе РСДРП(б) партыя Леніна—Сталіна перайшла ў наступнае супроць аб'яднаных сіл контр-рэвалюцыі. Партыя большавікоў абвясціла пераможнае лозунгам поўную ліквідацыю дыктатуры контррэвалюцыйнай буржуазіі і заваяванне ўлады пролетарыятам у саюзе з бліжэйшым сялянствам, шляхам узброенага паўстання. Усё партыя была мабілізавана на адмысловы дзень гістарычнай задачы. Кансалідаваліся сілы партыі, змагаліся і ўмацоўваліся яе рады.

Палітычна абстаўка патрабавала аб'яднання партыйных сіл і на Беларусі. Да пачатку верасня на Беларусі, праз якую праходзіў у 1917 годзе Заходні фронт рускай арміі, не было краёвага партыйнага цэнтру. Мясцовыя большавіцкія арганізацыі і групы, праводзілі вялікую работу па заваяванню сабе, вельмі слаба былі звязаны паміж сабой. Агульнае адрававалася паміж Менскай і Гомельскай арганізацыямі. Палескі камітэт РСДРП(б) паўтварыў сувязь з Кіеўскай арганізацыяй большавікоў. Астатнія часткі сувязь паміж Менскай арганізацыяй і большавікамі Вібеўска, Оршы, Бельска, Орша) звязаліся з Цэнтральным Камітэтам РСДРП(б). Асобныя таварышчы звязаліся з партыямі ў Петраград. Цэнтральны Камітэт звязваў мясцовыя партыйныя арганізацыі рэвалюцыйна VI з'езда партыі, ленинскай літаратурнай дасялаў газету «Рабочий», «Пролетарий», выходзіўшую замест закладат «Правіды».

Неабходна асабліва падкрэсліць роль Яўва Міхайлаўна Свердлова на ўмацаванні большавіцкіх арганізацый Беларусі. Верны саратнік Леніна і Сталіна, адзін з найвышэйшых арганізатараў большавіцкай партыі, тав. Свердлоў вёў вялікую работу па будаўніцтву партыі, кіраваў аб'яднаннем партыйных сіл і аформленнем новых большавіцкіх арганізацый, умацоўваў су-

вязь паміж пазымі арганізацыямі і Цэнтральным Камітэтам. Захаваўся перапіска тав. Свердлова з асобнымі большавіцкімі арганізацыямі Беларусі. Вось адзін з лістоў, напісаных тав. Свердловам да аршанскіх большавікоў, у якім ён, вітаючы стварэнне ў Оршы самастойнай большавіцкай групы, піша:

«...У перадымаем паміж час ні адзін калы-небуз сумленны інтэрцыяналіст не можа асцявацца ў блоку з абаронамі, прапагандамі згодніцкай палітыкай пролетарыята».

На-жал, мы не зможам пакваць паслаць у Ваш раён нівога таварыша. Але калі члэн-небуз будзе накіраваны ў аб'езд у Вашым напрамку, то заеце і за Вас.

Прыкладзе пры гэтым рэвалюцыйні ў з'езда партыі. Правіду літаратуру вышлом праз дзень. Направажана ад металаў работы пісьме не трэба. Патрабем жыць ўзезд у рабоне на месцы. Можам толькі сказаць, што ўтварэнне арганізацый сельгаспадарчых работ вельмі пажадана.

Пры будаванні ваяеннай арганізацыі майце на ўвазе тую акалічнасць, што яна павіна быць шчыльна звязана з рабочымі арганізацыямі. Асабліва сьмат арганізацыі ваяеннай, у класавых адносінах, уяўляе элемент менш устойлівы да іздой пролетарскага сацыялізма. Шчыльная сувязь з рабочымі таму краіне вельмі важна».

Тав. Свердлоў асабліва кіраваў справай аб'яднання большавіцкіх арганізацый Беларусі і Заходняга фронту ў адны краёвыя партыйныя цэнтры. Патрабаваліся Цэнтральнаму Камітэту партыі большавікоў. Пытанне аб стварэнні такога цэнтру на тэрыторыі Беларусі Цэнтральны Камітэт абмеркаваў у прысутнасці прапарушчы ў Менскай арганізацыі і даручыў Менскаму Камітэту РСДРП(б) прапарушчы аб'яднаць. Цэнтральны Камітэт павесталі большавікоў Беларусі аб даручэнні Менскаму Камітэту справы ўтварэння

абласной арганізацыі і прапанаваў ім аказаць яму ў гэтым актыўную дапамогу. У лісце да вібеўскіх большавікоў Яўва Става пісаў:

«Адносна таго, што для Заходняга краёвага арганізацыі абласную арганізацыю, Цэнтральны Камітэт ужо абрэчыў кроці і ўжо прапанаваў арганізаваць Паўночна-Заходнюю абласную, у якую ўвайдуць Менск і Вібеўск. Таварышчы ў Менску былі ў нас і была гутарка імянна на гэтую тэму, так што рэкамендуем Вам звязана».

Менскі Камітэт партыі большавікоў, такім чынам, да ўтварэння на Беларусі краёвага партыйнага цэнтру, выноўваў функцыі абласной партыйнай арганізацыі. Узначальваў Менскі камітэт верным саратнікам Леніна і Сталіна, вялікім барацьбітом за сацыялізм — Міхаілам Васільевічам Фрунзе і таленавітым арганізатарам, выдатным большавікам А. Ф. Мясніковым. На VI з'ездзе партыі тав. Мясніковы адзначыўся з'яўляўся прапарушчыком усёй Паўночна-Заходняй вобласці, якая ахапала сабой 4 тыс. членаў партыі. Цэнтральны Камітэт называў вельмі значнае Менскай партыйнай арганізацыі, як прапарушчы, заходзячыся ў цэнтры фронту і Заходняга фронту. Тэрытарыяльна блізка да рэвалюцыйных партыяў краіны (Петраград, Масква) Заходні фронт з яго дзюхавіцкай арміяй склаў з'яўляўся адным з ваяейшых участкаў барацьбы за дыктатуру пролетарыята. Можна смеда сказаць, што ёсць армія, як узброены сілы меўшай зямельнае значэнне ў парыхтоўцы і правядзенні Вялікай сацыялістычнай рэвалюцыі, вызначыўшы ў значнай меры павольнае асабовіцкіх фронту — Паўночнага і Заходняга. Заваяванне салтанік месца Заходняга фронту складала непарэдна баявую залату большавікоў Беларусі.

\* Матэрыялы партархіва ЦК КП(б)Б. Справа «Ваяенна-рэвалюцыйны камітэт».

## ПАРТМАСАВАЯ РАБОТА У ЗАГОНЕ

У Плетчынскім раёне партыйна-масавае работа на нізкім узроўні. За фактамі, пацвяржаючымі гэты вывад, даўка радзіць не трэба. Узяць, напрыклад, партарганізацыю пры самім райкоме партыі. Надаўна сакратар парткома гэтай арганізацыі т. Дашкевіч рабіў справаздачу аб рабоце парткома за 5 месцаў. З даклада высветлілася, што за гэты перыяд было праведзена ўсяго 4 партыйных сходкі. Прычым усе яны, як правіла, праводзіліся без уцякай паярыяў папарухтоўкі.

Партарганізацыя прайшла міма такіх ваяейшых дакументаў, як «Палажэнне аб выбарах у Выходны Совет СССР» і паставы СНК СССР і ЦК ВКП(б) аб дапамозе беларускаму сялянству і мерах ліквідацыі выміаў ішкоўніцтва. Гэтыя дакументы на партсходах не абмеркаваліся.

У партарганізацыі пераўмяоцца прынятыя ўнутрыпартыйнай дэмакратыі. Рашэнні парткома і сходаў прымяоцца часта па ўказанні сакратара райкома Скарахода супроць волі камуністаў. Калі члены парткома патрабавалі ад сакратара паставы партыі аб разглядзе зямель газет «Звязза», у якой пісалася аб заеме-чывасці райкома чужымі для партыі людзьмі, то Скараход забараніў разглядаць гэты пачытанне.

Не лепш настаяўлена партыйна-масавае работа і ў высокіх партарганізацыях. У Камнеўскай партыйнай партарганізацыі (партрот т. Сухабобаў) сходы праводзіліся ад выпадку да выпадку. Навесткі для сходаў, як правіла, намячоцца на самім сходе. Такое-ж становіцца з правядзеннем партсходаў і ў партыйных партарганізацыях Хатаўскай, Прусакоўскай, Гарнаўскай і інш.

Палітгандыя работа ў калгасе раёна праводзіцца на кампанейную. Культурон райкома т. Хурскі гэтым участкам партыйнай работы зусім не кіруе. Пасля апублікавання ў друку «Палажэння аб выбарах у Выходны Совет СССР» культурон райкома арганізаваў абмеркаванне гэтага дакумента на калгасных сходах. Але і дасяга сходаў вучывэнне ваяейшага закона сярэд калгаснікам не праводзіцца. Фармаўна ў раёне было арганізавана 82 гурткі па вучывэнню Сталінскай Кастытуты, але заняткі праводзіліся толькі ў 14 гуртках, тэ і то з вялікімі перабоўмі.

Зусім не праводзіцца ніякай палітычна-масавае работы сярэд асабовікоў. Іх ніхто не сабрае, з ім ніхто ні аб чым не гутарыць. У выніку прыміў у калгасе зусім нізакчыны. За час пасля апублікавання ў друку паставы СНК СССР і ЦК ВКП(б) аб дапамозе калгаснаму сялянству БССР у калгасе раёна ўступілі толькі 22 аднаасобніцкі гаспадаркі. У той час, калі ў раёне ёсць больш тысячы аднаасобніцкаў.

Вельмі марудна ліквідуоцца ў раёне выміаў ішкоўніцтва. Райком партыі зусім згарнуў работу па выкішчы ворагаў. У выніку сьмат варажых элементаў астаіся нявыкішчанымі.

КУЧЫНСКІ.

## ГРУБА ПАРУШАЮЦЬ УНУТРЫПАРТЫЙНУЮ ДЭМАКРАТЫЮ

На раённым справаздачна-выбарчым сходе будаўніцка-аграма партыйнай арганізацыі камуністы ў сваіх выступленнях можа крытыкавалі райком за слабую паставоўку партыйна-масавае работы, за парухтоўку ўнутрыпартыйнай дэмакратыі. Пасля схода прайшоў пмаг часу, але райком партыі па сутнасці яшчэ не ўваў за рэалізацыю яго рашэнняў. Партыйна-масавае работа прадаўжае аставацца па-за ўвагай райкома і яго сакратара тав. Пачона. Аб гэтым ярачы за ўсё сведаць факты правядзення пасяджэнняў райкома без уважы папарухтоўкі, з грубым парухтоўкам ўнутрыпартыйнай дэмакратыі.

Як правіла, пасяджэнні праводзіцца беспамовна, з налету. Выпаюць выпадкі, калі пасяджэнні адбываюцца пры ўдзеле двух-трох членаў райкома з ліку паслі выбараных. На гэтых «пасяджэннях» выносіцца важнейшыя паставы, аб якіх агульнаўчыныя члены райкома зусім не ведаюць.

На літоўска-сакавіцкім Пленуме ЦК РСДРП(б) тав. Жанаў у сваім дакладзе падкрэсліў неабходнасць умацавання ўраі райкомаў да павышэння ролі агульных сходаў у партыйных партарганізацыях.

Анак, у многіх партыйных партарганізацыях будаўніцка-аграма раёна (РБК і інш.) партыйныя сходы на-ранейшаму праводзіць неарганізавана, з грубым парухтоўкам ўнутрыпартыйнай дэмакратыі. Асабліва груба парухтоўка ўнутрыпартыйнай дэмакратыі ў партыйнай арганізацыі самога райкома партыі. Змест таго, каб паказаць прыклад узораў работы для іншых партыйных, яна паказвае прыклад, як не трэба праводзіць. Каля двух месцаў ад партарганізацыі райкома не было агульных сходаў.

Прычыннай ліквідацыі партыйных сходаў у партыйнай партарганізацыі райкома з'яўляецца тое, што работнікі райкома і ў першую чаргу сакратар РК т. Пятюнка не разумеюць ролі партыйных партарганізацый райкомаў. Многія камуністы партыйнай партарганізацыі райкома не з'яўляюцца на сходы таму, што ў дні сходаў райком праводзіць розныя парадкі. Сам сакратар райкома т. Пятюнка не лічыць патрэбным наведваць партыйныя сходы. А ў партаргата т. Будкоўска не хапае большавіцкай мужнасці і астойлівасці паставіць рэзка перад ім пытанне і прымусіць яго звязваць партыйныя сходы.

ГАЛАВАЧ.

## ДЗІЙНАЯ ЗАБЫЎЧЫВАСЦЬ

Усё камуністы, працуючы ў Думе працы, доўгі час займаліся ў агульных гуртках па гісторыі партыі. Але Варашылаўскі райком у пачатку гэтага года перайшоў на рэарганізаваць партучобу з такім разлікам, каб гурткі існавалі непарэдна пры партыйных партарганізацыях. Такса «рэарганізацыя» прывяла да таго, што камуністы невялікіх партарганізацый зусім перасталі займацца партучобай. Так прыкладна больш 4 месцаў. І толькі пасля таго, як ЦК КП(б)Б звачыўся пытаннем становішча прапарушчы ў горадзе Варашылаўскі райком перайшоў арганізаваць партучобу па старому прыпынку.

Анак культурон райкома т. Алер чамусьці «забылася» апрадзіць у гурткі па адуцыю гісторыі партыі камуністаў партыйнай партарганізацыі III саюза кааперацыі. У выніку ўжо цалы месяц 8-го-

муністаў выключна па яе віне нізке не займаюцца. Я, як партрот гэтай арганізацыі, не раз зварываўся да т. Алер па гэтым пытанню, але яна ніякай увагі на гэта не звартае.

Наогул трэба сказаць, што т. Алер адлюстніла да дробных партарганізацый і партаргатаў. Быў такі факт. Аднойчы я звярнуўся да яе з просьбай даць неабходную літаратуру для даклада. Яна адказала, што літаратуры ў яе няма. Але, калі да яе звярнуўся таварыш з больш буйнай партарганізацыі, то яна аму літаратуру знойшла.

На раённай партканферэнцыі сьмат гаварыць аб аказанні дапамогі дробным партыйным арганізацыям. Аб гэтым нават запісалі спецыяльны пункт у агульнааграма. Але т. Алер, відаць, таксама «забыла» аб партрот КУМОН.

Партрот КУМОН.

## ПЕРШАЯ ПАЎНОЧНА-ЗАХОДНЯЯ АБЛАСНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ РСДРП(б)

У справе абрання большавіцкай партыі на тэрыторыі Беларусі Заходняга фронту і ў парыхтоўцы Паўночна-Заходняй абласной канферэнцыі вялікая роля належыць «Звяззе», органу Менскага камітэта РСДРП(б). З пачаткам ленинскай газеты маленькія партыйныя групы ператвараліся ў моцныя арганізацыі, а Менскі камітэт набываў значэнне вялікай краёвай арганізацыі. «Звязза» развідала згодніцкіх ілюзіі і аб'яўляўчы настроі, арганізавала вывад большавікоў з так называемых аб'яднаных сацыял-дэмакратычных арганізацый (там, дзе яны існавалі) і стварала новыя большавіцкія арганізацыі, агульнааграма большавікоў Беларусі і фронту даволі Цэнтральнага Камітэта на чале з Леніным і Сталіным. Такса вялікая роля «Звяззі» ў гісторыі большавікоў на Беларусі робіць зусім зразумелым, бо адным з яе галоўных рэдактараў і нахміцельнікаў з'яўляўся тав. Фрунзе.

Ажыццяўляючы наказ Цэнтральнага Камітэта, Менскі камітэт партыі большавікоў разгарнуў вялікую работу па парыхтоўцы абласной партыйнай канферэнцыі РСДРП(б). Аформіліся большавіцкія арганізацыі і групы ў Бабруйску, Слуцку, Койлавае і ў іншых пунктах былой Менскай губ., закладаліся на фронце, у часячых гарнізонах і сярэд палітычных зьяўленнях большавіцкай ішчэйкі і камітэтаў. Умошчана вялася прапаганда рашэнняў VI з'езда партыі. Сход Менскай партыйнай арганізацыі ўхваліў паставоў Цэнтральнага Камітэта аб стварэнні на Беларусі абласной партыйна-заходняга фронту, абмеркаваў гэты пытанне і ўхваліў ініцыятыву Менскага камітэта аб складанні на 14-е верасня Паўночна-Заходняй абласной канферэнцыі РСДРП(б), адносна якой існавала дагаворанасць з іншымі партыйнымі арганізацыямі вобласці.

Да гэтага імя Менскі камітэт прылучыў сялікане Заходне-франтавой канферэнцыі ваяейшых арганізацый РСДРП(б).

Але абласная канферэнцыя ў вызначаны час не адбылася. Некаторыя арганізацыі, у сувязі з міжземем Карпілава, не змогалі прыслыць дэлегатаў. Слаба былі прадстаўлены названы арганізацыі. Замест канферэнцыі адбылася Заходняя і фр

# НА ФРАНТАХ У ІСПАНІ

## УСХОДНІ ФРОНТ

Як паведаваў іспанскае міністэрства абароны, урадвалі войскі 26 верасня атакавалі Фуэнте-дэ-Эбро і адну высоту на захад ад гэтай вёскі.

## ПАУНОЧНЫ ФРОНТ

26 верасня мясціні пры падтрыманні артылерыі і авіяцыі зрабілі рад атак у сектары Баралес і занялі рад пунктаў. У прыбражым сектары мясціні пры падтрыманні артылерыі атакавалі лівійскія рэспубліканскія войскі.

## МАДРЫДСКІ ФРОНТ

26 верасня ў сектары на поўдзень ад ракі Тахо мясціні пры падтрыманні

авіяцыі атакавалі пазіцыі рэспубліканскіх войск ля Паласіо дэ ля Сіста і Каеса дэ ла Легуа.

Агенцтва Гавае паведамае, што ўрадавая артылерыя зноў абстрэльвала збрэвыя завады ў Талеа, прычыніўшы апошняму сур'ёзную шкоду. Значна пацярпеў ад бомбардзіроўкі мост праз раку Тахо.

На поўнач ад Мадрыда рэспубліканская артылерыя падвергла абстрелу фартыфікацыйныя пабудовы мясціні пры сектары Прадо.

## ПАЎДНЭВЫ ФРОНТ

26 верасня на паўднёвым фронце — зацішка. (БЕТА).

# АНГЛА-ФРАНЦУЗСКІ ЗАПРОС У РЫМЕ

ЛОНДАН, 25 верасня. (Інф. «Правды»). Па маючыся весткі, французскі пасол у Лондане Корбон меў на гэтым тыдні тры гутаркі з Іанам (англійскі міністр замежных спраў) адносна італьянскай інтэрвенцыі ў Іспанію. У выніку гэтых гутарак французскі і брытанскі павераныя ў справах у Рыме ўручылі амаь азначава італьянскаму ўраду агульны мемарандум па іспанскаму пытанню.

У мемарандуме гаворыцца, што французскі і англійскі ўрады хацелі б атрымаць ад італьянскага ўрада пэўныя гарантыі аб спыненні інтэрвенцыі, аднаўленні рэінтэграцыі становішча ў Іспаніі, па Беларскіх астравах і ў Іспанскіх Марока і аб згодзе Італіі на быстравыходы войскі

з межних «добрахотнікаў» з Іспаніі, а таксама аб падтрыманні безаласнасці на Міжземным моры.

Далейшыя перагаворы спынены ў сувязі з паездкай Мусаліні ў Германію. Тут падкрэсліваюць, што ад гэтай паездкі будзе залежаць ці прыме Італія англа-французскую прапанову.

ПАРЫЖ, 25 верасня. (ТАСС). У французскіх палітычных колах выказваюць задаволенне англа-французскім мемарандумам у Рыме. У гэтым выступленні італьянскае бачыць перацарогу па адрасу Германіі і Італіі і памінак, што «сі Рым-Берлін» прапінтаць пэснае франка-англійскае супрацоўніцтва.

# БАНДА ФАШЫСЦКІХ ДЫВЕРСАНТАЎ ВА ФРАНЦЫ

ПАРЫЖ, 26 верасня. (БЕТА). У Хандэ (дэпартамент Ніжні Пірэнеі) паліцыя зрабіла выток у квартэр іспанскага фашысцкага тэарэта Хосэ Габарайна, забітага ў часе спробы захаванні ў Брэсце павольную лодку іспанскага рэспубліканскага ўрада. Паліцыя знайшла на квартэры Габарайна тры мяшкі, якія змяшчаюць данатары, бікфордаў шнур і металічныя скарнікі для ўзарывчатых матэрыялаў. Выяўлены матэрыялы паказваюць, якія былі знойдзены паліцыяй у сувязі з пэўнымі замахамі, зробленымі фашыстамі. Паліцыя зрабіла таксама ў Хандэ выток

у фашыста Леона Пардо, лётчыка, афіцэра запаса, члена фашысцкай арганізацыі «Французская сацыяльная партыя», які прымаў удзел у спробе захавання павольнай лодкі іспанскага ўрада. Паліцыя знайшла ў Пардо кулямёт і пістолю, якое даказвае, што Пардо з'яўляецца шпіёнам іспанскіх мясціні. На абавязку Пардо ляжала паведамаць аб адрывах французскіх суднаў з Марселя.

У Везье (дэпартамент Эро) паліцыя арыштавала 24 верасня шпіёна, пры якім была знойдзена карэспандэнцыйна ад агенцтва Франко.

# ЯЎРЭЙСКІЯ ПАГРОМЫ Ў ПОЛЬШЧЫ

ВАРШАВА, 25 верасня. За апошні час у розных месцах Польшчы, і асабліва ў Варшаве, пачалася новая хваля яўрэйскіх пагромаў. Апазіцыя праводзіць у пэўных частках гэтага часу рэзэрвацыю ідзе казашнае адрыву. Понасура не дапускае павялічэння ў адрыву павелічэнняў аб антысяміцкіх выступленнях, у якіх адрываюць кіруючую ролю члены «саюза малядой Польшчы» (сірэмяя палкоўнікам Колам фашысцкай малядзьяна арганіза-

цыя ўрадавага «саюза нацыянальнага аднаўлення»).

Шырокі размах антысяміцкіх выступленняў змяшчаюць прынамсі ўрады камісар горада Варшавы Ярашэвіч у вышпачанай ім спецыяльнай адрыве. Характэрна, што апазіцыя з адрыва Ярашэвіча на вуліцах Варшавы раскляма дэпутата адрыва, зыходзячы ад саюза малядой Польшчы», закідаючы да антысяміцкіх выступленняў.

# ПЕРШАЯ ПАУНОЧНА-ЗАХОДНЯЯ АБЛАСНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ РСДРП(б)

(ПРАЦЯГ)

28 верасня — 1 настрэчнік (15—18 верасня) 1937 г.

Пераважная большасць гэтых спачувачоў ужо да Другой Паўночна-Заходняй канферэнцыі, якая адбылася ў Менску 18 кастрычніка, з'яўлялася членамі большэвіцкай партыі.

Па ролу збору дэлегатаў фронты разбіваецца: 29 ад паходных часцей, 12 ад артылерыі, 10 ад спецыяльных часцей і 10 ад інтэнданцтва. На канферэнцыі прадстаўлена было 16 паходных палкоў, 3 асобныя артылерыйскія дывізіёны, 1 артылерыйская брыгада, 3 артылерыйскія паркі, 1 штабны батальён, адна лёгкая пазіцыйная батарэя, 3 інжынерныя палкі, 1 дывізіён пяхотнай артылерыі, радыё-тэлеграфнае аддзяленне, 1 авіяцыйны эскадрон, 1 чыгуначны батальён, 1 сапёрны батальён, 2 армейскія, 1 карпусны і 3 дывізіённыя камітэты.

Канферэнцыя разгледзела наступныя пытанні: аб рэпрэсіях супроць РСДРП(б), даклад абласнога бюро і інфармацыі за месц, бягучы момант, аб перададзена партыйнай праграмы, выбары ва Устаючы сход, арганізацыйныя пытанні і выбары.

На першым пытанні прынята рэзалюцыя, патрабуючая зніжэння ўсіх абмежаванняў у галіне свабоды слова, друку, сходаў і забеспячэння ўмоў сапраўднай свабоды палітычнай барацьбы. Ажыццяўленне ўсіх узказаных мерарысмаў канферэнцыя лічыла марчамым толькі з пераходам уладзі ў рукі пролетарыята і бяднейшых сялян.

Пытанне аб уладзе — у цэнтры ўвагі дэлегатаў канферэнцыі. У рэзалюцыі, прынятай па дакладу тав. Мясцікова аб бягучым моманце (раздзел «Палітычныя становішча»), канферэнцыя з усёй «лай» усклала кантрабандыяныя помніцы Партэзі і Кераскіх, ініцыятару так называецца «Дэмакратычнай партыя», скліканай у Петраградзе 25 верасня з мэтай абмену мас і стварэння за кулісамі партыі чарговай звады з буржуазна-памешчыцкай кантрабандыяны.

Большэвікі Беларусі і фронты заўважылі, што «ніякія дэмакратычныя партыі, скліканыя панами Партэзі на аснове штучнага працэдуры ўмераных слаў вэрсальніцтва, не выратуюць становішча ў краіне». Азімны арганізацыйны перапрама, якія карыстаюцца вялікім аўтарытэтам сярод мас і азімны ажыццявілі карэную перабудову грамадска-палітычнага ладу, астаюцца і лічы больш становіцца на Советы», якія ідуць па партыі большэвіцкай і апраўца на пролетарыят, бяднейшае сялянства і салдат.

эканамічнага становішча рабочых і працоўных.

Па пытанню аб выбарах ва Устаючы сход канферэнцыя выказалася ў прыпынку за дапушчэнне блоку з інтэрнацыяналістычнымі групамі, якія стаць на платформе большэвіцкай партыі, а таксама з усімі беспартыйнымі рэвалюцыйным арганізацыямі. Канферэнцыя рэзалюцыявала рабочым і салдатам, працоўным сялянам, чаму ім «не па дарозе» з буржуазнымі і дробнабуржуазнымі партыямі, якія на патрабаванне народа спыніць ваіну, даць зямлю і волю адрывамі ўважэннем кары смерню, турмамі, павешаннем большэвіцкай партыі і яе правальдору.


Для кіраўніцтва партыіна-палітычнай работай у вобласці і на Заходнім фронце канферэнцыя выбрала абласны камітэт на чале з т. Мясціковым, у складзе 27 таварышоў, у які ўвайшлі: ад фронты 15 чалавек і ад вобласці 12, з якіх ад Менска 7, па аднаму ад Гомеля, Бабырска, Замір'я і Слуцка і адно месца пакінута для Вінебска.

Перша Паўночна-Заходняя канферэнцыя паставіла лічыць тэрыторыя Паўночна-Заходняй вобласці губерні: Менска, Магілёўска, Вінебска, частку Віленскай і ўвесь Заходні фронт, а абласным цэнтрам — Паўночна-Заходні абласны камітэт РСДРП(б). Газету Менскага камітэта «Молат», лічыць органам Паўночна-Заходняга абласнога камітэта РСДРП(б).

Абласному камітэту канферэнцыя заручыла выданне двухтытунскага партыйнага журнала, пашырэнне выданне партыйнага літаратуры, стварэння на месцах партыйна школы, выправаць рэзалюцыю аб палітычных з'яўленнях г. Менска і адрыва да зямлі і саветаў аб перавыбарках агульнаармейскіх камітэтаў і саветаў, выданне праграмы і рэзалюцыі канферэнцыі, утварэнне агітатывных калегій для вядзення агітатыв на вёскі і вяршэнне, скліканне 18 кастрычніка другую абласную канферэнцыю Паўночна-Заходняй вобласці, а да абласной — агравоўны канферэнцыі.

Перша Паўночна-Заходняя абласная канферэнцыя РСДРП(б) — важная гістарычная падзея ў партыйным і палітычным жыцці Заходняй вобласці і фронты. Яна завяршыла працэс аб'яднання сіл партыі на тэрыторыі Беларусі і фронты і арганізавала ўсе лагатыўны, слаба звязаныя паміж сабой большэвіцкія арганізацыі і групы вакол азімнага краивога партыйнага цэнтру, падпарадкаванага Цэнтральнаму Камітэту.

Перша Паўночна-Заходняя абласная канферэнцыя адрывала новую старонку ў гісторыі большэвізма на Беларусі. М. БАГДАНАЎ.



Парад часцей Беларускай ваяцкай адрывы пасля скамчэня манеўраў. Фото спецыяльнага фотакарэспандэнта «Звязды» С. Грына.

# ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ У КІТАІ

## КІТАЙСКІЯ ВОЙСКІ МУЖНА АДБІВАЮЦ АТАКІ ЯПОНЦАў НА ШАНХАЙСКІМ ФРОНЦЕ

ШАНХАЙ, 27 верасня. (БЕТА). Ва ў раёне Лозань-Лохан не спыняюцца. Вёска Цыньшань (на ўсход ад Лохана) два разы пераходзіла з рук у рукі. У гэтым раёне ў баях прымае ўдзел вялікая колькасць японскіх танкаў. Упартасць і стойкасць, якія праўляюць кітайскія войскі, выклікаюць уважлівае захапленне. Пад прывідным артылерыйскага агню японскія танкі зрабілі атаку на Цыньшань. Кітайскія пунцілі ў ход супроцьтанкавыя гарматы, і атака была абіта.

26 верасня японскія ваяцкія караблі ўвесь дзень абстрэльвалі Пуцун. Ноччу кітайскія самалёты скінулі бомбы ў раёне ракі Ваншу. Інтэнсіўна абстрал японскіх зенітных гармат не даў ніякіх рэзультатаў. Замежныя ваяцкія спецыялісты азначаюць нізкую якасць японскай зенітнай артылерыі.

У сувязі з прадаўжаючымі жорсткімі баямі ў сектары Лозань, Лохан і Люцзяна японскія войскі рапай 26 верасня прыступілі да артылерыйскай падрыхтоўкі наступальных аперацый у сектары Паянван. У лютых баях японскія войскі за два дні страцілі звыш ста салдат і афіцэраў забітых і раненых.

Як паведамае агенцтва Домай Цусі, японскія морскія сілы пад камандаваннем контр-адмірала Сімамура 25 верасня высадзілі десант і занялі астравы пэдадэа ад Вьчэнькоу (паўднёвая частка правінцы Чжэцзян).

ЛОНДАН, (БЕТА). Кансерватыўная газета «Дэйлі тэлеграф» указвае, што згодна палітыку замежных адрываў, Японія зараз кінула ў бая на фронтах Паўночнага Кітая не менш 11 дывізіяў і некалькі дывізіяў знаходзіцца ў рэзерве. Думаець, што ў Паўночным Кітаі знаходзіцца 250 тысяч японскіх салдат.

## ЗВЕРСКАЕ ЗАБОТНІК ЯПОНСКИМ ПІРАТАМІ МІРНЫХ КІТАЙСКІХ РЫБАКОЎ

ЛОНДАН, 27 верасня. (БЕТА). Агенцтва Рэйтэр паведамае аб новым нечунуваным фашысцка масавага збоўства мірных кітайскіх рыбакоў японскай павольнай лодкай у водах Паўночнага Кітая. 26 верасня ў раёне Цангонкоу (каля англійскай базы — Гангонга), японская павольная лодка напала на джонкі (лодкі) кітайскіх рыбакоў, якія мёрна займаліся рыбнай лодкай. На джонках знаходзілася 200 рыбакоў, а таксама іх семі ў лодку ста жанчын і дзяцей. Павольная лодка наблізілася да джонгаў і адрывіўшы агонь, пачала та-

рэнні адну джонку за другой. Раненыя рыбакі былі кінуты на волю лесу. У рэзультате японскага пярэцтва 290 чалавек, у тым ліку 100 жанчын і дзяцей, загінулі.

10 астаўшыхся ў жывых рыбакоў, большасць з якіх ранена, накіраваны ў шпіталь у Гангонгу.

Англійская паліцыя ў Гангонгу прыступіла да расследавання гэтага пярэцкага нападз японскай павольнай лодкі, бо сярэд затопленых джонгаў — многія зарэгістраваныя як англійскія.

## НОВЫЯ НАЛЕТЫ НА НАНКІН І КАНТОН

ЛОНДАН, 27 верасня. (БЕТА). Нанкінскі карэспандэнт агенцтва Рэйтэр паведамае, што японскія авіяцыяны сёння рапай зноў бомбардзіравалі рад пунктаў у раёне сталіцы Кітая Нанкін. Вестак аб разбурэннях і адрывах пакуль няма.

ЛОНДАН, 27 верасня. (БЕТА). Кантонскі карэспандэнт агенцтва Рэйтэр паведамае, што 27 верасня рапай 13 японскіх самалётаў зрабілі налет на Кантон (буйны горад на поўні Кітая) Галоўным аб'ектам бомбардзіроўкі з'яўлялася Кантон—Ханькоўска чыгушка.

Карэспандэнт указвае, што бомбы, скінутыя на станцыю Хуанша, разбурылі п'ятак дамоў.

ЛОНДАН, 27 верасня. (БЕТА). Кантонскі карэспандэнт агенцтва Рэйтэр паведамае, што згодна няпоўных даных, у рэзультате налетаў японскай авіяцыі на Кантон 27 верасня рапай было забіта і ранена 80 чалавек, у большасці жыхароў дамоў, разшчэпленых пэладэа ад чыгуначнай станцыі. Адна бомба паліла ў чыгуначныя майстэрні, дзе забіта некалькі рабочых. Карэспандэнт азначае, што ў раён Шаньшэнь, дзе працягваюць імпэрымцы, пашалі кулі з кулямётаў японскіх самалётаў.

Нанкінскі карэспандэнт агенцтва Рэйтэр паведамае, што японскія самалёты ўрагу японскія лётчыкі напалі на станцыю Пуцун. У аб'ект налетаў прымае ўдзел на 12 самалётаў. Бомбы былі скінуты таксама на кітайскія ваяцкія караблі, што стаць на раіне.

# ДА 20-ГОДДЗЯ ВЯЛІКАЙ КАСТРЫЧНІЦКАЙ РЭВОЛЮЦЫІ

28 (15) верасня 1917 г.

Адкрыццё ў Менску і Паўночна-Заходняй абласной канферэнцыі большэвікоў. Хваляванні сярэд самага адрывага галіона. Тэлеграма Кераскага ў Ташкент з паведамленнем аб выслапні каарнай экзэцыі супроць ташкентскага савета. У артыкуле «Аб рэвалюцыйным фронце» таварыш Сталін піна: «У той час, як нарада ў Пецеры сцякае ў словапрэчых, а ініцыятывы паводы мільянаў выпрацоўваюць формулы «выратавання» рэвалюцыі, між тым, як рады Кераскага заахочваюць Б'юкенам — Мілюковым, прадаўжае іспі «сваім» шляхам. — у Расіі аб'явацца рашучы працэс вырастання новай улады, сапраўды народнай, сапраўды рэвалюцыйнай, якая вядзе ачыную барацьбу за існаванне».

# ДАЛЬНІ ХУТКАСНЫ ПЕРАЛЁТ ЛЁТЧЫКА НЮХЦІКАВА

У бягучым годзе сөөпцыя лётчыкі пачалі энергійна барацьбу за хуткасць. Хуткасныя палёты карыстаюцца ўсё большай і большай папулярнасцю ў авіяцыйных колах. У маі Герой Советскага Саюза тав. Байдукоў і лётчык Н. Кастанаў устанавілі два міжнародныя рэкорды хуткасці з грузам у 5 тон. Месца назад лётчык-выправавальнік Влэдзімір Кокінак, разам з штурманам Брандзінім, пераацці рэкорды двух міжнародных рэкордаў хуткасці. А 27 верасня пачаўся новы дзень хуткасны пералёт.

У дарогу аправіліся лётчык-выправавальнік, старшы лейтэнант М. А. Нюхцікаў, які ўстанавіў у мінулым годзе два міжнародныя рэкорды высотных палётаў з камерыйнай нагруквай, і штурман капітан А. М. Брандзінік. Яны ляцяць па вядомым сваім выдатнымі данымі двух-

маторным транспартным самалёце «ШБ-26» канструкцыі інжынера-арганізатара С. В. Ільішына. У фізіяцы самалёта ўложана 2.000 кілограмаў камерыйнага груза.

Старт быў лан з бетоннай ларожкі Шчолцаўскага аэрадрома. Не глядзячы на выключную перагрукку самалёта, лётчык лёгка і плаўна адарваў машыну ад зямлі. Праз некалькі секунд пасля стагна лён на курс і знік у пэўным небе. Пэрад робыца па маршруту Масква—Сверлаўск—Севастопаль—Масква. Агульная даўжыня маршрута—5.018 кілометраў.

Пэралёт аформіт спартыўнымі камісарамі Цэнтральнага аэрадроба СССР у адпаведнасці з патрабаваннямі спартыўнага колекса Міжнароднай авіяцыйнай федэрацыі (ФАІ).

# РАЗДЗЯЛЕННЕ МАСКОўСКАЙ ВОБЛАСЦІ НА ТУЛЬСКУЮ, РАЗАНСКУЮ І МАСКОўСКУЮ ВОБЛАСЦІ

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт СССР заахвочуе паставу Усерайскага Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта аб раздзяленні Маскоўскай вобласці на Тульскую вобласць з цэнтрам у г. Туле, Разанскую вобласць з цэнтрам у г. Разані і Маскоўскую вобласць з цэнтрам у г. Маскве.

У склад Тульскай вобласці выдзелены гарады Тула, Сталінагорск і 38 раёнаў Маскоўскай вобласці.

У склад Разанскай вобласці выдзелены горад Разань і 39 раёнаў Маскоўскай вобласці. Адрыва таво да залучэння 13 раёнаў Варонежскай вобласці.

# ЗАВОД ЗАВОДАЎ

СТАЛІНА, 27 верасня. (БЕТА). 28 верасня сфаўнаецца трэцяя гадавіца з дня ўрачыстага пуску Краматорскага машынабудуўнага заводу імя Сталіна. Гэты «завод заводаў» ўзрөн найважнейшай тэхнікай, мае лепшыя ў свеце па магутнасці і якасці абсталяванне, мае радныя машыны. У кавальска-прэсавым пуху стаць магутны 10.000-тонны прэс, на заахвочу працэ аўтаўлачы на дакладнасці зэрэгітэ-гітант шык-лофрыс вагою звыш 300 тон і інш.

тэты заводу дабўся буйных вытворчых поспехаў. За гэтыя гады асвоен вышук складанейшых апаратаў: слябіна (аб'ёмны стан) для чорнай металургіі, шычоты для маскоўскага метралітона, паралельныя шліфавыя краўцы для канала Волга—Масква і інш. Горнай прамысловачы заавод даў магутныя шахцныя пэла-інікі, кокавым зааавом — складаныя кокамаўтэрнуцікі, агулаўныя вагоны і т. п. Заахвочаецца згатаўленне першага сөөпскага беспэрапыннага топкаліставага стана.

# МАШЫНА-ПРАМЫСЛОВЫЯ СТАНЦЫ НА ПОУНАЧЫ

Галоўнае кіраўніцтва Паўночнага морскага шляху прыступіла да арганізацыі машына-прамысловых станцый у раёнах крайняй Поўначы. Кожная станцыя будзе мець 12 трактараў і поўны камплект сельскагаспадарчых машын, моторную рыбалавядчую флатылю з механізаваным

снаражэннем, майстэрні для рамонту сельскагаспадарчага інвентару і паліцыйных стрэльб, лабараторыі, аграпалітны і радыёперататывы.

Першыя дзве машына-прамысловыя станцыі—Канкінская і Юр-саленская пачалі ўжо працаваць.

Скульптары Грубе і Азгур даюць Дукову капсулятыю. У гэтай-жа зэста вэспь другі самавучка-скульптар, рэчышч на дрэву, — шапек Арушчоў, які выканаў ужо рад работ і ў прыватчасі бюст Леніна. Пэлер Хрушчоў працэе па скульптурай «Каагаціпа-стаханавіца».

Адпаведна рэдактар Д. В. ЮРКОВ.

# САМАВУЧКІ СКУЛЬПТАРЫ

У БССР выдўлен рад таленавітых самавучач-скульптураў. Гэтымі лілімі вэсөөва шпавец з сёла Пахін. Бялыніцкага раёна, Дукоў прывёз у Дом народнай творчасці мэтровы бюст таварыша Сталіна. Скульптура зроблена з бароў і выразада звычайным шапекім нажом. Таксама бую таварыша Сталіна з дрэва — набыта дэяржэўным гістарычным музеем у Менску.

Скульптары Грубе і Азгур даюць Дукову капсулятыю. У гэтай-жа зэста вэспь другі самавучка-скульптар, рэчышч на дрэву, — шапек Арушчоў, які выканаў ужо рад работ і ў прыватчасі бюст Леніна. Пэлер Хрушчоў працэе па скульптурай «Каагаціпа-стаханавіца».

Адпаведна рэдактар Д. В. ЮРКОВ.

**БЕЛДЗЯРЖТЗАТР**  
28 верасня  
Аб'ём. № 15.  
ВАКІ І АВЕЧКІ  
Пачатак у 8 г. вечара.

ДЗЯРЖ. ТЭАТР  
МУЗКАМЕДЫ БССР  
(Памішканне Дзяржэўнага адрыва БССР)  
28 ІХ: ГЕІША

Дэцымі гуканы кіноадрыв ГРАФРОП

Гуканы кіноадрыв «Пролетарыі» «УСЦЬБЕ АЛАМАСОВ»

Гуканы кіноадрыв «Інтэрнацыяналізм» АРСЕН

Гуканы кіноадрыв «СПАРТАК» ПАДАРОЖЖА ў АРЗРУМ

Гуканы кіноадрыв «ЧЫРНОЯЯ ЗОРКА»  
Ад 28 верасня гуканы фільм

КНИЖНЫЯ МАГАЗЫНЫ І КІСЦІ КОГІ'а

**ПАКУПАЮЦ ПАТРЫМАНЬЯ СТАБІЛЬНЫЯ ПАДРУЧНІКІ**

У тым ліку:

ШАПІРА, — Граматыка, ч. 1. Марфалягія, і ч. 2. Сінтаксіс, выд. 1935 г. і 1936 г.

НАБОКАУ І ВАРАНЦОЎ-ВЕЛЬЯМІНАУ, — Астраномія, частка агульнай і астраномія, частка астрафізічнай, выд. 1935 г.

ГУРВІЦ І ГАНГУС, — Геаграфія, ч. 1 і 2, выд. 1934, 1935 і 1936 гг.

**ПРАДАВАЙЦЕ НЕПАРТЭЗНЫЯ ВАМ ПАДРУЧНІКІ!**

**ДА ВЕДАМА ВУЧНЬАУ І ВАЦЬКОЎ**

ПАДРУЧНІКІ ГЕАГРАФІІ для 4, 5, 6, 7, 8 і 9 класаў выйдучы з друку ў верасні — кастрычніку.

ПАДРУЧНІКІ НЯМЕЦКАЯ МОВА для ўсіх класаў выйдучы з друку ў кастрычніку — лістападзе г. г.

**БЕЛКАПРАМСОВЕТ**

**авяшчае НАБОР**

ПА 6-МЕСЯЧНЫЯ КУРСЫ ПА ПАДРУЧНОЦЫ БУХГАЛТАРОЎ АРЦЕЛЯ З САМАСТОВНЫМ ВАЛАНСАМ.

На курсы прымаюць асоба адуцельна, маючы адукацыю па 7 класу, стаж рахунковай работы не менш 2 год. Пасля скамчэня курсуў курсанты абавязаны працаваць у сістэме Белкапрамсавета на 7 класу, пашпарт (спраўдзіць на асабіста пры аўды), даведку з апошняга месца работы, даведку аб адрыві, даве фотакарты і на 40 кап. папярочных марак. Прыём аану да 18 кастрычніка 1937 г. Паступаючыя прымаюць Іюльскі, Вэс вышкы на іспыты не заўлячы.

Залічаныя курсанты атрымаць ваопыт астанавіна да 200 руб. у месці і квартары.